



# БЕЛАРУСЬ

ГАЗЕТА УЗНАГОРДЖАНА ГАНАРОВАЙ ГРАМАТАЙ ВЯРХОУНАГА САВЕТА БССР

21 СНЕЖНЯ  
1995 года  
чацвер

№19 (1736)

ГАЗЕТА БЕЛАРУСКАГА  
ОРДЭНА  
ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА  
СЦЯГА ДЗЯРЖАЎНАГА  
УНІВЕРСІТЭТА

# УНІВЕРСІТЭТ

## З НОВОЎІМІ ГОДАМІ!

У сувязі з падрыхтоўкай да святкавання 75-годдзя праводзіцца конкурс-агляд "Знак Белдзяржуніверсітэта".

Эскізы знакаў прадставіць да 31 снежня 1995 года ў аддзел па справах моладзі БДУ (вул. Бабруйская, 7, тэл. 68-70-98). Для ўзнагароды пераможца конкурсу-агляду зацверджана прэмія ў памеры 10-ці мінімальна заробкаў.

### Весткі з Галоўнага корпусу

Да Новага года каля 3000 дзяцей супрацоўнікаў універсітэта атрымаюць святочныя падарункі.



З 11 па 13 снежня па запрашэнню аддзела па міжнародных сувязях БДУ, Беларускага Фонда Сораса і Маладзёжнага Інфармацыйнага Цэнтру Задзіночання Беларускіх студэнтаў у Мінску знаходзіўся прафесар Оксфардскага Універсітэта спадар Збігнеў Пэлчынскі. На юрыдычным факультэце БДУ ён прачытаў адкрытую лекцыю "Падставы сучаснай дзяржавы". Прайшла сустрэча з супрацоўнікамі кафедры паліталогіі БДУ, адбыўся абмен інфармацыяй па методыцы навучання паліталогіі.



З 18 па 22 снежня ў Белдзяржуніверсітэце ладзіцца навукова-тэхнічная канферэнцыя з удзелам замежных спецыялістаў "Сучасныя метады апрацоўкі сігналаў у сістэмах вымярэння, кантролю, дыягностыкі і кіравання".



Падведзены вынікі конкурсу "Міжнародная Соросовская Праграма адукацыі в области точных наук (подпрограмма "Соросовские доценты)". Усяго на конкурс было прадстаўлена больш за 80 заяў. З 18 грантаў, выдзеленых Фондам Сораса, 8 — атрымалі выкладчыкі нашага універсітэта. Сярод іх: Бахцін В.І. (кафедра вышэйшай матэматыкі і матэматычнай фізікі), Бельскі А.М. (кафедра атамнай фізікі), Кунцэвіч Н.І. (кафедра неарганічнай хіміі), Лебедзеў А.У. (кафедра матэматычных метадаў тэорыі кіравання), Самахвал В.В. (кафедра фізічнай хіміі), Стральцоў Я. А. (кафедра неарганічнай хіміі), Шымановіч І.Я. (кафедра агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі). Віншуем дацэнтаў з атрыманнем прэстыжнага гранта.



### Сустрэчы

13 снежня студсаветам інтэрната № 7 (вул. Кастрычніцкая) была арганізавана сустрэча з беларускім паэтам Валерыем Касьянчыкам. Удзельнікі сустрэчы маглі набыць кнігі з аўтаграфам паэта.



## Паданне аб Каляднай ёлцы

Вы, што гордзілісь красивым убором  
И насмехались над ёлкою хором,  
Где ваша гордость, где ваша краса?  
Осень пришла и красу унесла.  
Ёлка одна лишь наряд свой убогий  
Приберегла и стоит у дороги,  
И притаилась, и ждёт всей душой  
Чуда Рождественской ночи святой.  
Лель



Ужо зусім-зусім хутка шматлікімі агеньчыкамі запаліцца прыгажуня Калядная Ёлка. Гэтая лясная гасця прынясе ў кожны дом надзею, што адбудуцца самыя жадаваныя радасці і шчасліваю ўсмешку. На парозе гэтага свята мне трапіла ў рукі старонка з нейкага часопіса з дзіўным і добрым апавяданнем невядомага аўтара...

(Апавяданне чытайце на ст. 3)

## Запрашаем да Навагодняй ёлкі

27 снежня ў ДК Дзяржынскага адбудзецца святочны Навагодні вечар. Тут вас чакаюць убраная ёлка, вясёлая шумлівая дыскатэка, конкурсы і гульні і самыя нечаканыя падарункі Дзеда Мароза і Снягуркі. Гэта — цудоўная магчымасць не толькі павесяліцца, але і набыць новых сяброў.

Білеты можна набыць у Студэнцкім клубе (аўд. 401, галоўны корпус).

Шчаслівага Вам Новага года!

## Знаёмцеся — "Літарынка"

Знаёмцеся — гэтыя вясёлыя дзяўчынкі выконваюць сюіту "Вясенні дожджык". Бачыце, як празрыстыя кропелькі падаюць на зямлю? Але ж вясенні цёплы дожджык нікога не спужае, трэба толькі схавацца пад невялічкім парасонам...

Шчаслівыя твары маленькіх танцораў — гэта Дзіцячы Узорны ансамбль танцу "Літарынка", які аб'ядноўвае 100 дзяўчынак і хлопчыкаў узростам ад 5 да 15 гадоў, захопленых харэаграфічным мастацтвам. Калектыў створаны ў 1981 годзе для дзяцей выкладчыкаў і

дзіцячых, ігравых, казачных танцаў, якія захапляюць па сэнсу і тэхніцы выканання. Сярод іх беларускія танцы "Хлопы", "Хустачка", "Люстэрка", традыцыйны народны танец "Крыжачок", харэаграфічная кампазіцыя "Вераб'і і сланечнікі". Шмат хто з выхаванцаў ансамбля ўжо паступіў і нават скончыў харэаграфічнае вучылішча.

А ў красавіку наступнага года ў "Літарынкі" вялікае свята — ёй спаўняецца 15 год. Да святачнага прадстаўлення, якое плануецца правесці ў ТЮГе, ансамбль рыхтуе праграму з удзелам усіх



супрацоўнікаў Белдзяржуніверсітэта.

Кожны год з дапамогай кіраўнікоў калектыва Тацяны і Канстанціна Зубікаў тут нараджаюцца новыя танцы. Удзельнікі ансамбля вывучаюць асновы класічнага танцу, народна-сцэнічнай творчасці, беларускі нацыянальны фальклор, элементы эстраднага танцу. Крэда "Літарынкі" —

танцораў "Літарынкі". На свята запрашаны іншыя дзіцячыя калектывы.

А пакуль "Літарынка" святачным канцэртамі збіраецца павіншаваць з калядным святам работнікаў ГУМа і жыхароў Ваеннага гарадка.

Паліна Грушына





